

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 204 (5878) 4 верасня 1937 г., субота ЦАНА 10 КАП.

ПРЫЗВАЦЬ ДА ПАРАДКУ ЗАРВАЎШЫХСЯ ПІРАТАЎ

З найвялікшым гневам і абурэннем супраць мільёнаў народных мас Савецкага Саюза паведамленне аб новым страшным злачынстве фашысцкіх бандытаў, паліўных савецкіх гандлёвых пяход, «Тімірэзев». З іх у краі нашай вялікай краіны пракацілася магутная хваля абурэння нахабнай правакацыяй фашысцкіх разбойнікаў, якія прабуюць распаліць сур'ёзную вайну.

Наш пяход «Тімірэзев», які ішоў ад савецкіх флагаў з англійскага порта Ардэіф у Порт-Сейд, папаў напад фашысцкай падводнай лодкі і быў патоплены ў узморскім напярэдням. Гэты разбойнічы напад фашысцкіх піратаў з'яўляецца першым злачынствам зарваўшыхся бандытаў. Прапоўныя масы Савецкага Саюза не забываюць патаплення савецкага пяхода «Комсомолец», каманда якога да гэтага часу пакуте ў турмах Францыі. За апошнія тры гады фашысцкія падводныя лодкі ў Міжземным моры амаль кожны дзень робяць разбойніцкія напады на мільёны гандлёвыя судны розных дзяржаў. Толькі з 1 жніўня палымі фашысцкімі піратамі было зроблена амаль дзевяць нападаў на розныя пяходы. Былі патоплены іспанскія гандлёвыя судны «Камандор», «Судад» і «Кадзікс», італьянскія пяходы «Эліт», «Панталі» і іншыя.

За апошнія некалькі дзён фашысцкімі піратамі былі абстраляны тры іспанскія пяходы на Каталонскага ўбярэжжа, каля вострава Ібіца каралі англійскага ваяскага флота — «Экспресс», «Хавок», патоплены англійскія гандлёвыя пяходы «Вудфорд», падлата нападу італьянскае ваяскае судно «Галатэя». Фашысцкія піраты робяць свае напады на іх працягу Міжземнага мора, ад берагоў Афрыкі да Дардэла.

Усёму свету вядома, што атакі і патапленні гандлёвых пяходаў у Міжземным моры робіць караблі ваяскага флота фашысцкай Італіі. Вядома, што іспанскі пяход «Камандор» быў патоплены італьянскім эскадронам мінаванцаў. Другі іспанскі пяход — «Судад» быў патоплены італьянскім падводнай лодкай. Іспанскія жніўні не маюць ні адной падводнай лодкі, якая ўваходзіла да ваяскага фашысцкага флота Італіі ў склад ваяскага флота Іспанскай рэспублікі. Апрача таго, напады піратскіх падводных лодак адбываюцца на востравах адзгалінах Іспаніі і морскіх бас іспанскіх мясцінаў, тэя напады і патапленні пяходаў, як і адкрыта прызнае ўсё нефашысцкіе жыворныя дзяр, робяцца італьянскімі падводнымі лодкамі, якія апрацоўваюць на італьянскія ваяска-морскія базы, якія знаходзяцца як на тэрыторыі самой Італіі, так і на ваяска-морскіх астравах Міжземнага мора.

Англійскія газеты нядаўна паведамлялі, што Мусаліні аддаў загад італьянскім падводным лодкам таіць без напярэдняга ў іспанскія пяходы. Вядома, што італьянскія фашысцкія папярэднікі блізкаму ім на духу Ілонію, каб прадоўжыць на жывому моры іспанскія гандлёвыя судны і савецкія лодкі, каб уціскаць гандлёвыя іх італьянскімі падводнымі лодкамі. Англійскія і французскія друк патапляў, што пяходы «Ардуру» і «Сіу-дэ-Кадзікс» былі патоплены на Дардэла і італьянскімі падводнымі лодкамі, якія ў сваёй базе на астравах Гейскага мора. Паршце, савецкі пяход «Тімірэзев», затрапан фашысцкімі бандытамі 120 кілометраў на ўсход ад Алжыра, у паўночнай частцы ад французскіх тэрытарыяльных вод і з'яўляецца ад берагоў Іспаніі, несумненна, быў патоплены італьянскім падводнай лодкай. Капітан пяхода «Тімірэзев» паведаміў, што праз некалькі дзён пасля таго, як пяход прайшоў прагарскі праціў, яго стаў праследваць вялікае мінаванец, на носе якога знаваўся пазва «Т.В.», гэта значыць склаваўся «Турбіна». Як паведамляюць лонданскія газеты, гэты эмінец «завёў» на

ПРЫВІТАННЕ ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ АД СХОДА СТАХАНАЎЦАЎ МАСКВЫ І МАСКОЎСКОЙ ВОБЛАСЦІ Ў КОЛЬКАСЦІ 2.000 ЧАЛ.

ЦК ВКП(б) — ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

Дарагі таварыш Сталін!
Сход двух тысяч стыханаўцаў Масквы і Маскоўскай вобласці шле Вам, любіму таварышу і настаўніку, нашніце і адзінаццаты вольны пераход сацыялізму, роўнаму будзь стыханаўцаў — паліца ірвітанне!

Стыханаўскі рух, вышчавалы нашай большэвіцкай партыяй і высока ўзлеты Вахі — таварыш Сталін, хутка пашырыцца па ўсёй краіне і ўвайшоў у плыць і кроў сацыялістычнай ураднай гаспадаркі.

Стыханаўскі рух мог зародзіцца толькі ў нас, у краіне сацыялізму, свабоднай ад акаў капіталістычнага рабства, у краіне, дзе праца з'яўляецца справай гонару, доблесці і героіства, дзе толькі асабістыя здольнасці і асабісты праца кожнага грамадзяніна на карысць разліны вышчавалі яго становішча ў грамадстве.

Мы добра памятаем Вахі, таварыш Сталін, словы, што «сацыялізм можа перамагчы толькі на базе высокай прдукцывасці працы, больш высокай, чым пры капіталізме, на базе багатай прдукцывасці і ўскага роу прдукцывасці і культуры, на базе зможнага і культурнага жыцця ўсіх членаў грамадства».

ПАТАПЛЕННЕ СОВЕЦКАГА ПАРАХОДА «БЛАГОЕВ»

АФШЫ, 3 верасня. (БЕЛТА). 1 верасня, ад 6 гадзін 30 мінут, у Эгейскім моры, на адлегласці 15 міль ад вострава Скірос падводнай лодкай пад флагам Францыі патоплены без напярэдняга савецкі пяход «Благоев», які накіроўваўся ў французскі порт з грузам асфальта (песка). Экіпаж выраваўся на лодках і быў падобран грэчаскім судном «Аксіс Ніколас». Авін матрос забіў і пахаван на востраве Скірос. На месца прыбылі працстаўкі паўпрадства з Афін. Прыняты меры да апраці каманды на радзіму.

ДА ПАТАПЛЕННЯ ФАШЫСЦКІМІ ПІРАТАМІ ЦЕПЛАХОДА «ТИМИРЕЗЕВ»

ОДЭСА, 2 верасня. (БЕЛТА). Кіраўніцтва Чорнаморскага паравознага атрада адкапітана пяхода «Тімірэзев» (сацыялістычнага фашысцкімі піратамі ў Міжземным моры) тав. Рышэвска тэлеграму, у якой ён паведаміў, што з'яўляюцца лістмыліваванасці, мужнасці і героізму, каманда пяхода ў пажыў умовах пахідула судно без афар.

АДАКАМ УДАРАМ НА УДАР ПАДПАЛШЫКАЎ ВАЙНЫ

З напружанай увагай заслухалі дэлегаты ў Усеазазнага з'езда профсаюза рабочых фанернай і запалкавай прамысловасці ў Менску паведамленне аб злачынскім учынку фашысцкіх піратаў.

У резолюцыі з'езда гаворыцца: «Разбойніцкі напад фашысцкай падводнай лодкі на мірны савецкі пяход выклікае гней і абурэнне 170-мільённага савецкага народу, чэсных людзей усёго свету.

Мы гатовы адказаць ударам на удар падпапалшчыкаў вайны.

З'езд заафіцыйна партыю, урад і роднага таварыша Сталіна, што члены профсаюза рабочых фанернай і запалкавай прамысловасці гатовы на першаму закліку абараняць сваю любімую радзіму.

Мы ведаем, што прагрэс тэхнікі пры капіталізме — крыніца новых лішэнняў для прапоўных мас. Сацыялістычная тэхніка — магутная зброя будаўніцтва заможнага, шчаслівага і радаснага жыцця прапоўных.

Вось чаму людзі краіны сацыялізму з таёй энтузіязмам авалодаюць тэхнікай. Вось чаму наш стыханаўскі рух шырока ідзе паперад, захватваючы ўсё новае і новае пласты прапоўных і падрыктоўваючы ўмовы для капіталістычнай прдукцывасці наміж разумовай і фізічнай праціў.

Адначасова другую гадзіну стыханаўскага руху, наша заробная радзіма пачынае ўжо мільёны сталінінскіх выхаванцаў — стыханаўцаў, асабістыя новыя пошны, пачынуўшы заду першыя рэформы савецкіх ініцыятараў стыханаўскага руху і прабываючы дарогу да небылых росквіту сацыялістычнай тэхнікі і культуры і пошнага багата прдукцывасці.

Авінны наёмнікі фашызма — трацікішпа - зноўбуска - бухарынскія і іншыя шкідлівыя, пішны і дыверсанты імяніліся сарваць стыханаўскі рух, развіваючы тэорыі прдукцывасці, зрываючы заводскія планы, уносячы бытанію ў снабжанне залогаў, не спыняючыся нават перад збой-

ствам лепшых стыханаўцаў. Яны хочут аднавіць капіталізм у нашай краіне, аддаць нашу радзіму ў кабоду нажомчыкам і фабрыкантам.

Балкай кучы нагоднікаў не ўдалося і нікоі не ўдасца сымніць пераможны рух краіны сацыялізму, эспесі прапоўных СССР са шляху, укажанага Леніным і Сталіным.

Слаўны чэкісты і іх баявы кіраўнікі тав. Ежов, пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі, пад Вахім, таварыш Сталін, пераперным кіраўніцтвам, паспяхова выкарчоўваюць астаткі фашыскага ахвося ў нашай краіне. Прапоўны Савецкага Саюза ў адказ на пошныя праціў ворагаў ішча вышэй узнімаюць шчырасць, павышаюць прдукцывасць працы і актыўна рыхуюцца да выбараў у Вархоўны Совет па новай Сталінскай Канстытуцыі.

Да XX гадавіны Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі прапоўны Масквы і Маскоўскай вобласці прыходзіць з вялікімі перамогамі. Але мы ведаем, таварыш Сталін, што хаджа не ўсё яшчэ зроблена намі, каб на-большэвіцку выкапаць заацы, настаўлены партыяй і ўрадам.

Сёння, у другую гадзіну стыханаўскага руху, мы зварачаемся да стыханаўцаў, ударнікаў, да ўсіх рабочых і работнік, да

інжынераў і тэхнікаў прадпрыемстваў Масквы і Маскоўскай вобласці з заклікам — знішчыць нехацены ў нашай рабоце, дастойна сусветны дэспатую гадзіну Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Мы абавязваемся, таварыш Сталін, ліквідаваць вынікі шкідлівага на нашых заводах і, раздуваючы пошны стыханаўскага руху, выкапаць і перамагчы план апашняга года другой сталінскай паціўкі.

Няхай жыве глыбіні стыханаўскі рух, які пастарае пераход ад сацыялізму да комунізму!

Няхай жыве наша родная партыя большэвіцкая!
Няхай жыве матхніцель і арганізатар вялікага пераходу сацыялізму, наш друг і настаўнік — таварыш Сталін!

ПРЗІЗДЫМУ СХОДА.

Рабочыя, калгаснікі і савецкія служачыя БССР патрабуюць прызваць да парадку наглых фашысцкіх піратаў

ПАТАПЛЕННЕ СОВЕЦКАГА ПАРАХОДА «БЛАГОЕВ»

АФШЫ, 3 верасня. (БЕЛТА). 1 верасня, ад 6 гадзін 30 мінут, у Эгейскім моры, на адлегласці 15 міль ад вострава Скірос падводнай лодкай пад флагам Францыі патоплены без напярэдняга савецкі пяход «Благоев», які накіроўваўся ў французскі порт з грузам асфальта (песка). Экіпаж выраваўся на лодках і быў падобран грэчаскім судном «Аксіс Ніколас». Авін матрос забіў і пахаван на востраве Скірос. На месца прыбылі працстаўкі паўпрадства з Афін. Прыняты меры да апраці каманды на радзіму.

МАГУТНАЯ ЧЫРВОНАЯ АВИЯЦИЯ НА ВАРЦЕ РУБЯЖОЎ СССР

Аблеталіўшы, канчаткова распасфэўрыўшыся, страціўшы ўсёяе пачуццё меры, фашысцкі разбойнікі з вялікай дарогі пражуюць свет на вайну, стараючыся пагубіць мільёны людзей, праціў рэкі талавятай крыні.

Няхай вольны фашысцкі піраты, што, калі патрэба будзе, савецкі народ, патхлены партыяй большэвіцкай і вялікім Сталіным, як азіл, стане на абарону сваёй радзімы.

Няхай вольны фашысты, што наша магутная пераможная авіяцыя на варце рубяжоў. Яна не толькі не дазволіць ні аднаму варажам самалёту пералезць на-

ПРАВУЧЫЦЬ ІТАЛЬЯНСКІХ РАЗБОЙНИКАЎ!

ВАРЬСІСАЎ, 3 верасня. (нар. «Звязь»). Калгасная вёска аднадушна патрабуе закліку да пароху аблеталіўшых фашысцкіх піратаў, патапленых савецкі пяход «Тімірэзев». Калгаснікі дамуваюць свой гнейны голас пратэсту да шматмільённых мас Савецкага Саюза.

Пасля таго, як на сходах у калгасе «Шлях Леніна», Глывенскага сельсавета, было зачытана паведамленне ТАСС, слова ўзяў калгаснік Салугеніч:

— Італьянскія фашысты ўжо не ўпершыню твораць свае гнусныя справы ў водах Міжземнага мора. Вядома, што падводныя лодкі ў іспанскіх мясцінаў на-

ГНЕЎ НАРОДА

2 і 3 верасня на многіх прадпрыемствах Менска адбыліся мітынгі пратэсту супраць патаплення фашысцкімі піратамі савецкага пяхода «Тімірэзев».

Шматлюдныя мітынгі адбыліся ў ўсёх поках намянтарскай фабрыкі «Комунарна». Рабочыя клялімі ганьбай гнусных піратаў, якія ўсімі сродкамі імгнунца ўпаіхуць Савецкі Саюз у вайну. Разбойніцкі напад на савецкі пяход абавязвае ўсіх нас ішча больш мацаваць абароназдальнасць савецкай краіны, усмерна павысць рэвалюцыійную шчырасць, да капы выкараваць трацікішпа-бухарынскія агенты міжнароднага фашызма.

У адказ на піратскія дзеянні фашыстаў рабочыя абавязаліся дэталінава выкапаць промфіліпал прадпрыемства.

Рабочыя механічнага цоха прапанавалі пачаць збор сродкаў на пабудову новых пяходаў.

Рабочыя снурана-галантарэйнай фабрыкі імя Куйбіца на агудына-фабрычным мітынгу патрабавалі ад савецкага ўрада рашучых мер да спянення багачыных нападаў на савецкія судны.

Рабочыя запэўнілі партыю і ўрад, што яны заўсёды гатовы са зборай у рукаў абараняць вялікія заваявы Кастрычніка.

На мітынгу ў другім пашывачым цоку абутковай фабрыкі імя Кагановіча выступілі майстры Полак, Гушоў, стыханаўцы Шаховіч, Гарніза і інш. Іх прамова былі праслуханы пачуццё гневу і нянавісці да фашысцкіх піратаў — ворагаў чалавечтва, падпапалшчыкаў вайны.

Трэба пачаць канец беспастаранасці фашысцкіх бандытаў, якія знішчаюць мільёны гандлёвыя судны і элекваюцца на аэлематарны міжнародныя нормы і законы.

УЗМОЦНІМ НАШ ВАЕННА-МОРСКІ ФЛОТ

ЖЫТКАВІЧЫ, 3 верасня. (Па тэлефону). Рабочы лесазавода «Праца» ў сваёй резолюцыі выказалі вялікі гней і нянавіць да агалценых бандытаў, якія імгнунца справакаваць вайну. Рабочыя прасіць савецкі ўрад адказаць на беспрыкладны акт піратства ішча большым умацаваннем савецкага ваяска-морскага флота.

Рабочы калектыў лесазавода адлічў адназначна заробак на пабудову мошнага лінейнага карабля.

ВЕСЯЛОЎ, ХАЗАНОВІЧ І СЕНЬКЕВІЧ.

РОМАЎ, ЮМАШОЎ І ДАНИЛІН — ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ


Дарагі Юсіф Вісарыянавіч!
Пастанова ўрада аб узнагароджанні нас выклікае такое пачуццё аддасці, любі і радасці, якое немагчыма перадаць ніякімі словамі.

Мы хочам толькі аднаго, каб Вы ведалі: усё наша жыццё і сілы мы пашам на ашыццельнае таго будучага, да якога Вы нас вядзеце, дарагі, адна любімы друг і настаўнік.

ГРОМАЎ, ЮМАШОЎ, ДАНИЛІН.

У СОУНАРКОМЕ СССР

Соўнарком СССР абавязў парламаты асабі савецкіх рэспублік да пачулення дру-ва, больш падрабязнага падручкіна па тэорыі СССР усеці выкладанне «Ка-



Мітынг рабочых паравознага дэпо (Менск) у сувязі з патапленнем фашысцкімі бандытамі савецкага пяхода «Тімірэзев». Выступае старшыня маскоўскага дэпо тав. Сяноч.

рогката курса гісторыі СССР» Шестакова не толькі ў тронім і чарпвертым, але і ў пятым, шостым і сёмым класах.

Соцыялістычнае слаборыцтва на права ў дзень XX гадавіны Кастрычніка стаць на гаспадарую сталінскую вахту на аховетрапіцы.

ПАСТАНОВА ПАРТЫІ І УРАДА НЕ ВЫКАНАНА

«Звязда» дзямі пісала, што ў Гаўскім раёне многіх калгаснікаў яшчэ не звярнута пазнаёна аднаго да іх школьнікамі прысядзімнай зямлі. Але і на сёння не ўсё выпраўлена.

У калгасе імя Сталіна, Хваставіцкага сельсавета, усіх калгаснікаў, падзелілі прысядзімнай часткамі па 0,30 гектара, не гледзячы на тое, што некаторыя калгаснікі раней мелі ад 0,40 да 0,60 гектара. 27 жніўня старшыня калгаса Бычкова толькі «збіраўся» заняцца гэтым пытаннем.

Також-ж становіцца і ў калгасе імя Гікало, Макавіцкага сельсавета. У другой брацкае праводзіла Украініўка ў навіцкіх прысядзімнай часткамі. Усім калгаснікам гэтай брацкае адвалі па 0,30 гектара. Да гэтага часу гэтыя грубы скажэнні раённымі арганізацыямі не выпраўлены. Спіс палобных скажэнняў можна было б прафужыць.

Загачы раёна Руднікі баздзельнічае ў справе перадачы зямлі ліквідуемых саўгасаў і лясной калгасам. Частка зямлі саўгаса Завалоўна (200 гектараў) павінна быць перададзена калгасам. Да гэтага часу зямля не перададзена. РВК (старшыня Шышко) усё яшчэ галасе, якім калгасам перадаць гэтую зямлю.

Перадача лясной калгасам па Гаўскаму раёну толькі пачалася. Многа лесу павінны атрымаць калгасы Макавіцкага і Ляскавіцкага сельсаветаў. На 28 жніўня ні аднаму калгасу лес фактычна яшчэ не атрымаў. Палітычныя зямлі і іншыя ўгодкі ліквідуемых саўгасаў у акты калгасам па вочнае карыстанне не ўнесены.

Калгасу «Казбек», Ляскавіцкага сельсавета, якому адзелена ад ліквідуванага саўгаса Харонцы 354 гектары пахаві, 100 гектараў лесу і 258 гектараў сенажаці, да гэтага часу ў акт на вочнае карыстанне зямля не ўнесена.

Спаўня ліквідуванага саўгаса Харонцы і па сёння аталася перанутымі.

У раёне не арганізавана вывучэнне пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) сярод аднаасобнікаў. Аб прадастаўленых ім звестках пры ўступленні ў калгас яны

не ведаюць. Не дзіва, што пры падліку двух тысяч аднаасобнікаў у Гаўскім раёне, наступіла ўжо 16 заяў аб уступленні ў калгасы.

Ворагі народу і іх стаўленікі ў раёне да канца не выкрыты. Старшыня Ошчэбрскага сельсавета Васілеўскі з 1919 па 1921 год служыў у белалпольскай арміі легіянерам. Будучы старшынёй сельсавета, Васілеўскі рабіў незаконныя і з'яўшчы маемасці ў калгаснікаў і аднаасобнікаў. Ён распясаўся да таго, што збіваў працаўлад. Гэта варажак дзейнасці астаецца беспыражанай.

На пасадзе старшыні калгаса «Чырвоная зорка», Дакольскага сельсавета, працуе нехта Зайнаў. Дзесяць гектараў калгаснай сенажаці ён прадаў сваім сябрам і грошы прышоў. Зайнаў разам з брацкамі Пышым усмертна зрываў працу калгаснікаў. Камбайнерам не давалі працаваць харчавання. Зімой Зайнаў не даваў калгаснікам коней прывезці працу і прымушаў іх насіць на сабе, і ўсё-ж у Гаўску першы яго старшынёй калгаса і па сёння.

Старшынёй калгаса «Чырвоны маяк», Клетнянскага сельсавета, працуе нехта Станкевіч — былы буйны арандатар, у час белалпольскай акупацыі актыўна ламаў акупантам. У 1933 годзе ён прадаў у партыю, а потым старшынёй калгаса. На працягу доўгага часу ён імкнецца разбурыць калгас. Лепшыя калгаснікі выключыў з калгаса, як напрыклад, Казлова і Заданка. У 1936 годзе амаль усім калгаснікам адваў прысядзімнай часткі за публіцыметра і за кілометр ад двару, па самай пачынай глебе. У 1933 годзе ў часе чысткі партыі яго выключылі з партыі, як чужы і незалежны, а ў гэтым годзе партыя партыйна арганізацыя прымае яго ў спячываючы.

Можна прывесці яшчэ ад фактаў, якія паказваюць, што класава-варажакі элементы, прапрацавалі на кіруючыя работнікі ў Гаўскім раёне і беспыражана праводзілі падрыўную працу. РК КП(б)Б — сакратар Краўчанка і РВК — старшыня Шышко — шкіднікі дзейнасцю ворагаў не вельмі ўстрывожаны. Становіцца зразумелым, чаму ў Гаўскім раёне злучыцца марудна выконвацца гістарычнае рашэнне партыі і ўрада.

І. БАРАНОВСКІ.

У РЭЧЫЦЫ ІГНАРУЮЦЬ ПАСТАНОВУ УРАДА

Праўдзеныя сталінскія клопаты аб беларускім народе выклікала ў калгаснікаў Рачыцкага раёна велізарнейшыя вытворчыя энтузіазмы.

Атлас раённых арганізацый і сельсаветаў не ўзначалілі гэты ўдзельнікі калгасніцкага масавага правядзення масавага палітычнага агітацыю. Гэта скаротавала вораг і існамі актывістамі выступіла супраць пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б), імкнучыся яе скампраставіць.

У калгасе «Мурон», Баршчэўскага сельсавета, старшыня калгаса Астапенка і старшыня сельсавета Калоды прама зрываюць зварот калгаснікам шкідніцка адзінаццаці прысядзімнай часткаў. У раёнах яны даўно паслалі рашаць, дзе таварышча, што з сязімамі ўжо ўсё ў дарэку.

У калгасе «ХН Гартынік» усім калгаснікам ураўнілі сязібы — далі па

0,30 гектара вожнаму двару. У калгасе «Новы шлях» ад калгасніка Шульга П. адразаў 0,30 га сязібы і пачынулі іму толькі 0,30 га, у той час, як ён увесь час карыстаўся сязібай у 0,60 гектара.

Раёнае кіраўніцтва прагледзела нічым неперыкрытую школьную дзейнасць ворагаў. Замест перадачы зямлі ліквідуемага саўгаса Жыгурыца суесцім калгасам, тут арганізавалі на тэрыторыі саўгаса новы калгас. Змяніўшы імя, калгаснікі аталася па-ранейшаму без зямлі. Гэтую факту грубага парушэння пастановы ў раёне не прымаў палітычнага значэння.

Сярод аднаасобнікаў раёна літаральна ніякай работы не праводзіцца па раслуначнаму ільгот, прадастаўленых ім пры ўступленні ў калгасы. У выніку гэтага ў раёне адсутнічае прылі аднаасобнікаў, у калгасы.

П. ЧЫКУН.

Баявыя задачы масава-палітычнай работы

Увядзенне новай Сталінскай Канстытуцыі і падрыхтоўка да надыходзячых выбараў па новаму выбарчаму закону прадаўжылі выключна вялікія парываванні да палітычнай работы ўсіх палітычных арганізацый у шырокіх масах працоўных.

Масавае растлумачальнае работа партыі, лаша большавіцкага агітацыя заўсёды былі магутным орудкам палітычнай асветы працоўных, камуністычнага выхавання іх, сродкам згуртавання мас вакол партыі, арганізацыі іх на барацьбу за ажыццяўленне дэмакратыі і сацыялізму, метадам кіраўніцтва партыі масамі.

Цяпер, ва ўмовах павароту ў палітычным жыцці краіны, якая ў ўвядзення паказанага ў рашчонах лютэўска-скавіцкага Пянаму ЦК ВКП(б), і далейшага велізарнага павышэння палітычнай актывнасці савецкага народу, выкліканага заперджаннем новага выбарчага закона, масава-палітычная работа павінна асабліва важнае значэнне.

Штагні кіраўніцтва і арганізацыі падрыхтоўкі да выбараў па новай выбарчай сістэме сталі на чаргу не ў парадку адзінаццаці перспектывы, а ў парадку баявой, аўсім неадкладнай і надзвычайнай задачы («Мілану»).

Падрыхтоўка да гэтых новых дэмакратычных выбараў трэба весті ўжо зараз, пашыраючы і ўмацоўваючы сувязь з масамі, улічваючы іх актывнасці і разгортваючы самарынку, знішчаючы недахопы і балякі ў рабоце ўсіх арганізацый, заўсёды памятаючы, што сувязь з масамі, умяшчэнне гэтай сувязі, гатоваць прыслухоўвацца да голасу мас, — воль у чым сіла і непераможнасць большавіцкага кіраўніцтва (І. Сталін). Імяна таму неабходна настойліва выхоўваць у савецкіх работнікаў сазнанне, што пры новай выбарчай сістэме іх адказнасць перада масамі ўзрастае, іх сувязь з масамі павінны быць усмертна ўмацены.

Ужо два месцы прайшла з таго часу, як аўбукаваны новы выбарчы закон, запаржаны ІУ сесіяй ЦК ВКП(б) Растлумачэнне працоўным гэтага новага выбарчага закона, як і сутнасці Сталінскай Канстытуцыі — пачатак сур'ёзнай пад-

рыхтоўкі да выбараў па новай выбарчай сістэме.


Перад усімі партыйнымі арганізацыямі стаіць задача — так арганізаваць растлумачэнне новага выбарчага закона, каб ён быў дасягзены да сазнання ўсіх грамадзян СССР. Кожны грамадзянін нашай краіны, ідучы на выбары, павінен ведаць свае правы і абавязкі, ведаць асноўныя законы Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік — Сталінскую Канстытуцыю, павінен добра ведаць «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР».

Святая абавязак кожнай партыйнай арганізацыі і кожнага камуніста выстома весті растлумачэнне новага выбарчага закона, а таксама і Канстытуцыі ўсюды, дзе з новай Канстытуцыяй грамадзяне яшчэ добра не азнаёмыя. Неабходна прыняць усё меры, каб да іна выбараў не аталася ні аднаго выбарчых, якому новае Канстытуцыя, устаноўлены ёю правы і абавязкі грамадзянін і выбарчы закон не былі б растлумачаны.

Шырокае растлумачэнне выбарчага закона ўжо праводзіцца па многіх раёнах і гарадах. На працяглым і ў вёсцы ўзнікае шмат гуртоў з рабочых і калгаснікаў, жалаючых добра вывучыць выбарчы закон. Аб гэтым гавораць паведамленні з Ленінградскай, Калінінскай, Яраслаўскай, Горкаўскай і інш. абласцей. Але, па вялікі жаль, адзельны партыйнай прапаганда і агітацыі і іх кіраўнікі яшчэ ў пячат вышатах мала звяртаюць увагу на сааўнае ў гэтай вялікай палітычнай рабоце — па падбор палітычна сістэмных і адзінаццаці савецкай партыі — Сталіна — гатоваць іх да гэтай работы і правякуць якасны растлумачэння выбарчага закона.

Воль яшчэ кіраўнікі адзельна партыйнай прапаганда і агітацыі, якія не надолжы гэтаму належнага значэння і нават правякуць адказаў і кансультацый па выбарчаму закону, перадаваць іным.

Вельмі часта такія вышакі, калі партыйныя кіраўнікі (сакратары парткомаў, райкомаў і гаркомаў, кіраўнікі адзельна партыйнай прапаганда і агітацыі) заахвалююцца толькі паведамленнямі аб ліку правядзеных гуртак па выбарчаму закону, аб колькасці створаных гуртоў



Па ўсёй Беларусі ў 1937 годзе небывалы ўрадмай яблыні. На ЗДЫБНКУ: сартыроўна яблыні ў садзе саўгаса «Уварачы», Гомельскага раёна. Фото Седзікіна (БСФ).

ШКОДНІКІ ЗРЫВАЮЦЬ СЯЎБУ АЗІМЬХ

Асноўныя калгасы Клімавіцкага раёна высокакасна закончылі сяўбу азімых. Так, у калгасе імя Талызана дакладна ў вызначаны тэрмін азімы па ўсёй плошчы пасевы раёковай селяжкі, выключна гатунковым, добра ачышчаным насеннем. Глеба старанна апрацавана і ўгноена. У гэтым годзе ў калгасе асобныя гектары далі па 25 цэнтнераў жыта. Тут праявілі і зарас сяўбы так, каб у наступным годзе атрымаць у сярэднім не менш 25 цэнтнераў з гектара.

Але райком партыі і райвытканком, захапіўшыся поспехамі сяўбы ў перадавых калгасях, пусцілі яе на самапіль у раёне. Гэта прывяло да таго, што па 1 верасня план азімай сяўбы выканана ўсёго на 30 проц. Шкідніцтва і дарадушнасць раённых работнікаў вымаршчываюць ворагаў, каб сарваць сяўбу азімых.

Так, старшыня буйнейшага ў раёне калгаса «ІІІ Інтэрнацыянал», Глушакоў завядама зрывае азімую сяўбу. Глушакоў яна варажак чалавек. У 1930 годзе ён, будучы загадчыкам раймаддзела, даваў распаўсюджанне знішчэнне конкае патадоў, губіць конкі маладняк. Глушакоў быў неса звязан з ворагамі народу, стаўленікам польскіх шпіёнаў, які арудвалі ў раёне. Выконваў заданні гэтых злыдзельных ворагаў. Калі Глушакоў атала ваджана, што шкіднікі выкрыты, ён пачаў п'яствацца.

У гэты калгас часта заглядае савратар райкома партыі т. Каган, які бачыць усё гуснячы шкідніцкія справы Глушакова. Камуністы не раз прымавалі прыняццены Глушакова да адказнасці, але ён і дагэтуль беспыражана разважвае калгас, зьдэкавацца над калгаснікамі.

У калгасе «Комітэтар», старшынёй праўдзена працуе камуніст т. Страліноў. Ён напавуў 17 тон гатунковага насення жэгіта «вятка», якое зусім згноена. Але райком партыі не палічыў патрэбным заняцца гэтай справай. Не больш паваротлівы і пракурор тав. Рабін.

Прадаўжаюць арудваць шкіднікі і ў раймаддзелах. Згодна пастановы СНК

СССР і ЦК ВКП(б), Клімавіцкаму раёну план сяўбы азімых зменша на 3,037 гектараў. Аграном раймаддзела Дысякін, не ўлічывшы фактычна становішча пасевных плошчаў у калгасях, механічна знізіў планы сяўбы толькі бліжэйшым калгасам. У больш адстаўкі калгасях планы аталася не перагледжанымі. Так, у калгасе «Баявік», дзе асабліва прыкладна сваю брукую руку шкіднікі, з года ў год неаднаўнаўся план сяўбы, бо непахала яблыні, і ў гэтым годзе план сяўбы астаўся такі, які не адпавядае зямельнай плошчы.

Гэта не звычайна. Дысякін — сын кулака. Ён меў псуную сувязь са шпіёнамі, якія зарас арыштантамі органы НКВД. Дысякін і зарас пры прамым патуранні загадчыка раймаддзела, камуніста Аскавіна прадаўца беспыражана шкідніц.

У Клімавіцкай МТС таксама ворагдзена гуснячыя справы. Тут, на базе гаручага, чыёсціні варажак рукой вышучана 11 тон ліграна, у той час, калі а-за адсутнасці гаручага больш месца прастойваў трактарны парк. Зарас гаручае есьць, а трактары аталі.

План раёковай сяўбы азімых канчаткова сарван. Асабліва намаганні кіраватара МТС Петрусевіча прылягае да таго, каб сарваць раёковую сяўбу ў насенна-чыткіх калгасях. Так, насенначыткі калгасу імя Кара Маркса, які знаходзіцца літаральна пад бокам МТС, Петрусевіч наўмысла не дае раёковага трактарнага сепіна і, такім чынам, зрывае там сяўбу.

Петрусевіч не ўпершыню зрывае працу ў МТС. За зноўніцкія справы ў Тапекскай МТС ён быў зняты з работы і прыкінуў да адказнасці. Польскімі шпіёнамі, якія арудвалі ў Нарэжаме БССР, Петрусевіч быў перакінуты ў Клімавіцкі раён, дзе ён і прадаўца сваю разбураўную працу.

Пасля сказанага асна, чаму ў раёне зрываецца такое важнае гаспадарча-палітычнае мерапрыемства, як азімай сяўба. М. МІХАЙЛАУ.

ГЛУШЫЦЕЛІ САМАКРЫТЫКІ

«СТАЛІНСКІ ШЛЯХ» — ОРГАН КЛІЧАЎСКАГА РК КП(б) Б (РВК)

Валютна жывецца ворагам народу ў Клічаўскім раёне. Доўгі час ніхто ўжо не парушае іх снако. І таму, пралезшы на камандныя вышыты, яны надала праводзіць сваю контррэвалюцыйную шкідніцкую працу. Іх падрыўна дзейнасць расквітнела асабліва таму, што самаккрытыку ў партыйнай арганізацыі глушыць у варажыні. Глушыць яе ўсёш час і сакратар РК КП(б)Б Шышоўскі, які змавае астрыйныя палітычныя сігналы і не выкрывае ворагаў народу.

Якую-ж пазіцыю займае раённая газета і яе рэдактар тав. Пігоў?

У Клічаўскім раёне ворагі народу і іх стаўленікі доўгі час беспыражана зьдэкавалі над насельніцтвам. Незаконна забіралі маемасці, штрафавалі, бралі хабары, рабілі вобскі, незаконныя арышты. Справа дайшла да таго, што некаторыя грамадзяне. Усё гэта рабілася не без удзелу раённых работнікаў. Аб гэтых злучыццах нахала сігналы паступалі ў раённую газету. Газета маўчала.

Жулікі, прахазімы, якія прапрацавалі ў кааператыве, раскравалі і раскраваліш гэтыя тысячы дзяржаўных і грамадскіх грошай. Яны прымаў спячываючы капэрацыю раёна да развалу. Газета маўчала.

Трапкіска-бухарынскія шпідыты, польскія шпіёны, галы прапаўлі ў камсама, у школы на пасадзі вастаўніцка, яны разгарнулі нагулу фашысцкую контррэвалюцыйную працу. Газета маўчала.

Ворагі народу прапрацавалі ў партыйную арганізацыю, у райвытканком, раймаддзель, у лясныя арганізацыі. Яны адрыткі школьнікі. Газета маўчала...

15 і 17 саваткі «Звязда» сігналізаваала аб грубейшых парушэннях рэвалюцыйнай законнасці старшынёй Віржаўскага і Убаланага сельсаветаў, Клічаўскага раёна. Доіс аб зьдэках над насельніцтвам з боку старшыні Віржаўскага сельсавета Букатэга клічаўскага газета нават не надрукавала, спрабуючы гэтыя справы скрыць ад сваіх чытачоў. Але зусім умячача стала больш чым неспячываючы. Многа ўжо людзей ведала, што Віржаўскі збіваў грамадзян, незаконна арыштоўваў, рабіў вобскі, і з'яўшчы маемасці; ведалі, што ў многіх іх злучыццах прымаў неспячываючы ўзел раённых работнікаў. І воль, 27 саваткі газета «Сталінскі шлях» выстугнае з артыкулам «Чаму вучачы віржаўскія справы».

Чаму, па думцы абаронаў мундзіра, вучачы віржаўскія справы? Можна яны павяжваць да якой нагласці захопіць вораг пры патуранні РК КП(б) Б і РВК? Можна яны знімаюць пыльду з кіраўнікоў і саўдзельнікаў віржаўскіх злучыццаў — раённых «работнікаў»? Нічога палобнага. Рэдакцыя да канца астаецца вернай сва-

ім антыбольшавіцкім прынцыпам выражэння ворагаў і іх стаўленікаў. Ён пастухайце.

«Віржаўскія партыйна партарганізацыя разгледзела справу аб паруша Канстытуцыі і рэвалюцыйнай законнасці партыйнай сельсавета камуністам Букатэм... Букаты шмэра бы зніўся ў тым, што ён парушыў Канстытуцыю і ў далейшым на Раёналітэце гэты недахоп. Парыўнае гаварыцца ў далейшым гаварыцца абавязна Букатэму вымову... Рай КП(б)Б гэта рашэнне заперджоў».

Райком аглодзён. Рэдакцыя таксама згодна, што Букаты ў далейшым «слабоне ліквітуе гэты недахоп».

А ў чым віна раённых работнікаў, а прыжыжакі ў Віржава для арганізацыі адзельна пад наглядом? Па думку падхаліўца з рэдакцыі, віна іх у тым, што

«які кіруючыя раённых работнікаў камуністы яны паліны былі сітны незаконныя дзеянні сельсаветнікаў, воль яны гэтага не зрабілі і гэтым мым далі постват да далейшага папярэня Канстытуцыі і рэвалюцыйнай законнасці».

Віна іх, значыць, толькі ў тым, што яны «прэсутычалі» і «далі постват». Усё гэтага мавуць рэдакцыя вышакі законнае абурэнне чытачоў. Чытацкай адмоўляе паршч. Рэдакцыя «шлях» прызнае. І воль, 18 краснага газета выстугнае з рэдакцыянай артыкулам: «Збуйнейшыя памылкі ў рабоце-дзямі павінны быць выпраўлены».

«Зусім п'ялава», — пісала газета готым артыкулам, — рэдакцыя балд крыгдываць працу райкома і райкама». Урадаваліны чытачы дулі: — Ну, газета змярцываецца, становіцца па правільным шляху. Але іх чапа расчаравана.

4 жніўня «Звязда» змясціла артыкул «Хто кіруе Клічаўскім раёнам». Рашчывіраўніцтва былі прадаўлены п'якакі літчыны абавязаваны. Гэта крыгдыва не прышлася па нутру сакратара РК КП(б) Б. У раёнае артыкуле не абмывавалі, не вынеслі ніякіх рашчываў. Усё гэта рэдактар-палітык Пігоў і па 1 раз не зрабіў начальства. Разам з рашчыві бы самарытчы сабавача, і п'якакі да канца. Брытныя «Звязды» захавала ад працоўных раёна. Артыкул «Хто кіруе Клічаўскім раёнам» у клічаўскай газеце «Сталінскі шлях» не надрукаваны.

Рэдактар зноў «спалыхаўся». У ітсах міру з «кіраўніцтвам» рэдактар чачкаўскай газеты Пігоў глушыць самаккрытыку, нагла выгардываючы ворагаў і стаўленікаў.

ЗРЫВАЕЦА ГАТУНКААБМЕН

Чэрвеньскі раён сарваў урадавыя тэрмы сяўбы азімых. Асноўная прычына — бегствотнасці раёнага кіраўніцтва. У многіх калгасях і сельсаветах да апошніх дзён навалі шкідныя настроі, што селі асна рэна. Ніхто ў раёне не спытаўся з абменна пасеянага матэрыялу, ніхто не даў адпору сабагажнікам сяўбы.

У калгасе імя Кара Маркса падрыхтавала 260 гектараў глебы пад азімы. Паселі толькі 155 гектараў. Прычына — адсутнасць пасеянага матэрыялу. Калгас павінен атрымаць шпаніу ў Смалыячых. Ён пасылае паводы. Аказваецца, што раймаддзель не паклапаніўся падрыхтаваць снісцы для вышакі калгасам шпані-

цы і падроны паражэнкам варажачына калгаса. Астапенка таксама за насення даўгі час калгас чакаў малатка, але МТС малатка не даслала.

У калгасе імя Сталіна з'яўшчы пяць гатунковага жыта для абмену калгасам, у прычымнасі «Партыіну» і «Агтыісту». Але старшыня калгаса «Партызан» Сьвобода і «Агтыі» Шышоўскі за атрыманнем гатунковага сена не пасылаюць паводы. У раёна павяжваюцца, што сэдзілі ў калгасе Сталіна і там не аказалася гатункова насення. Ніхто не рэагуе на гэтыя з'яўшчы очкаўіраўніцтва.

А. АСТАПЕНКА.

Такія арганізацыі знаходзіцца яшчэ ў палоне разгавораў аб тым, што асыгдзена міжнародных п'ятаніяў, пібы, справа толькі «асоблівыя спецыялістаў». З гэтым таксама трэба пакочыць і пачаць праводзіць гурткі і дакладны сароз працоўных сістэмнычна не толькі па падлах у нашай краіне, але і за яе месямі.

Асобна трэба сказаць аб неабходнасці шырокага растлумачальнай работы сярод усіх слаўў працоўных па пытаных тэхнікі і практыкі шкідніцкай і шпіёнскай работы. Некаторыя партыйныя арганізацыі заблылі ўказанні аб гэтым таварыш Сталіна і, не гледзячы на вялікую колькасць вышучаных у апошніх месцы па гэтых пытаных літаратура, не праводзіць чыгкі яе і гуртак сярод работчы і калгаснікаў. Ці-ж не асна, што выхаванне ва ўсіх працоўных п'ятанісі да ворага і ўмяня выкрываць яго без такоў работы вельмі затрунчана і можа аставацца толькі дасуэжы рэзонавай! Трэба ўсё зрабіць, каб усе савецкі народ п'явэра ветаў, што ажуржаныя капіталістычнымі зрываўмі, мы павінны зусёды быць гатовы да апаору, маваць магутнасць сваёй разлімы, грамадні і выкартоўваць фашысцкіх вырваўцаў».

Што-ж патрабуецца ў сэнсе арганізацыі справы, каб справіцца з усімі гэтымі баявымі задачамі ў нашай агітацыйнай рабоце ў ланы момант?

Партыйныя арганізацыі павінны пашыраваць кіраваньне гэтай работай праз правяру, заслухоўванне справачац аб становішчы агітацыі і растлумачэнні асобных палей і важнейшых дакументаў, палібраць і запыражваць кадры агітацыйна, паставіцца прававаць з імі і класавыя аб'яўшчы іх рэсене. Кадры агітацыйна павінны быць пашыраны за кошт кіруючых партыйных, прафэсійна і гаспадарчых работнікаў, а таксама беспыражанага актыва — непартыйных большавіцка, вярстама вакол нашай партыі. Трэба ўстама вырочываць усё новае і новае кадры агітацыйна. Без гэтага мы не справімся з узрастаючымі задачамі нашай агітацыі.

Агітацыйна-масавае работа павінна быць табулавана, каб іна ахаліла усё блы насельніцтва нашай краіны: усіх работчых вялікіх і малых прадпрыемстваў, усіх калгаснікаў і аднаасобнікаў, служачых і інтэлігенцыю, саматужнікаў гарадох і пасялкаў, хатніх гаспадынь і работніц. Трэба памятаць, што па новаму

выбарчаму закону выбарчыкі будуць надаваць свае галасы па месцы жытства. Мы павінны ахаліць сваёй апыяй і сям'яй «глухія куткі», дзе больш прыкметны аталыя настроі, дзе звычайна аказваецца і хаваецца воль. Усё гэтага велізарны масы людзей і павінны ўзяць пад свой палітычны і арганізацыйны ўліку, абсуджыв

ВАРОЖЫЯ ПРЫХВАСНІ І ІХ АБАРОНЦЫ

Тры гады беспакорана арузаў у калгасе імя Леніна, Свенскага сельсавета (Рачынскі раён), Бусеенка Е. Д. Цяжка нават пералічыць колькі злачынстваў, колькі гучных спраў зрабіў ён.

У 1919 годзе ён лезертыраваў з Чырвонай Арміі, у 1920 годзе прымаў удзел ва ўзброеным выступленні супраць Чырвонай Арміі ў вёсцы «Светое». Праз год — ён лязакан. Разам з палком вядзе актывізму контррэвалюцыйную работу.

Вораг хітры і верты. У 1923 годзе Бусеенка аправаджаў ў новую дзяржаву. Ён прымае ў партыю. Яго выдчуаць на кіруючую работу.

У 1931 годзе ён зніўся старшынёй калгаса ў вёсцы Грабюка, Гомельскага раёна. Там ён паказаў сваё варожжае нутро і застрэў камсамольца. Скарэстаў свае сувязі з раённымі работнікамі, ён беспакорана ўхіляўся ад суда.

У Свенскім сельсавете гэты прахазівец з'явіўся ў 1933 г. і стаў старшынёй калгаса імя Леніна. Сумесна з прапагандаўшым у той час старшынёй Свенскага сельсавета Бабічам — выхадцам з Польшчы — Бусеенка пры саўвяданні загадкава раённым фінансам ахвараваў Капіра тварыў у Свенскім сельсавете такіх-жа гучных справах, як і ворагі народу ў Ленінскім раёне. Яны незаконна рабілі і з'яўляюцца ворагі, кароў і ўскаж маючы ў асяродку і калгаснікаў. І з'яўляюцца рабамі ачаству вочу. Акты на іх з'яўляюцца маюць не існаў і той-жа дзень, а крыху пазней, калі маюць разабавалася. Разам з іх ішчым маюць Бусеенка вельмі часта збіваў калгаснікаў.

Якімі-ж сродамі, прыёмамі і метадамі карыстаўся ён? Заціск самарыткі, пакліб і нагіласі — вось яго ілюбоўленыя сроды «ўзвешчання». Мгэдышае праўленне самарыткі неадкладна падаўлялася. Усё часны калгаснікаў ён ставіў заганбін і апароніш. Сумесна з Бабічам ён ствараў судавыя справы, а былішы верушыца Рачынскага раёна, які аказаўся таксама ворагам, па іх указны судавы часны людзей. Так быў асужан на 2 гады прымуоных прац ні ў чым не віноўны калгаснік Гаўрыленка Павел.

Раённыя работнікі — загадчык райаэмаагазавы Гевянок, работнік раённай газеты Капалін, другі сакратар райкома партыі — Пашчынскі (заваў праўду ў Старых-Дарогах) вельмі часта наведалі Бусеенка. Сумесна ё лязва, а потым ён ім за рахунак калгаса прывоў пакарунні. У рэзультате яго лічыні лепшым старшынёй калгаса ў раёне.

Па ўсёх участках у калгасе Бусеенка паставіў сваіх прыхваснаў. Намеснікам старшынёй калгаса ён узяў Карака Т., а яго брата Карака Е., марадэбра, які ў 1920 годзе аграбў чырвонаармейскую гаспадарчую ташчу. Ён вылучў сакратаром сельсавета Абаміновіча на сваіх прыхваснаў. Бусеенка рабураў і грабў калгасе. Шляхам алазскіх махінаў ён прысваіваў калгасныя грошы. У 1936 годзе калгас не севя азімай шпашчэна.

ГАТУНКОВАЯ ПРАЧЫСТКА БУЛЬБЫ

Калгас «Чырвоны расвет» (Вагшаўскі раён) пасадіў у гэтым годзе 35 гектараў бульбы гатунку «Сілезка». Аднак сярэд гатунку пасеваў сустрэаюцца дашчыншых гатункаў.

Улічышы, што ад засмечанасці гатунковага насення звычайным калгас панясе

Нічога не робяць на ліквідацыі вынікаў шкодніцтва

Не мала нашкочў разніцо сельскай гаспадаркі і жываагарадчы і Лельчынінскім раёне вядомы праціст, які прабураўся на пасадку старшынёй райвыканкома. Асабліва, як зарад выяўляецца, ён зварачаў увагу на паліў конегалоўні. Але ў раёне вельмі мала чаго зрабілі на ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, якое праводіў гэты вораг народу.

Не так даўно ў Лельчынах адыбўся пшечным райвыканкомом, дзе было паставлена пытанне аб вылучэнні варожай дзейнасці ў конегалоўні і аб кзырэнных мерах.

ШКОДНІЦТВА У ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДЗЕ

Кіраўнікі Вабруйскага райкома партыі ўважылі, што партыйная прапаганда ў раёне арганізавана падарна. У напярэжжэ гэтай уважынасці выконваецца абавязкі культпрапа т. Краўчанка можа паказаць нам безліч дашчыншых запісаў і звадкаў, у якіх асабліва выяўляецца лічба 100-працэнтнага ахочу партыйна ў вучобнай камуністаў. Тав. Краўчанка не без тавару заяўляе:

— Партыйная прапаганда ў нас праходзіць нармальна. Школы і гурткі працуюць без перабавы.

Ці аднаўляюць гэтыя словы сапраўднасці? Не, не аднаўляюць. Ворагі народу польскія шпіёны, школьнікі і дыверсанты, працэдныя ў апарат райкома і ўзначальваючы там такі адважны ўчастак работы, як партыйная прапаганда і агітацыя, рабілі тэ для таго, каб зрынаць работу партыйных школ і гурткоў і гэтым сямым перашкіджаць ішоўнаму ўзбраенню камуністаў.

Паказам гэта на раззе прыкладаў. У горадзе ішоў вучобная партыя паіжачага тэпу на вывучэнне гісторыі партыі. Пабар саўлачой у гэту школу прахазіў без уліку ветаў кожнага члена і каньдэлата партыі. Таму некаторыя слухачы, займаючыся ў школе больш трох год парад, а'вучыліся зараз палітычна неіснаменны. У гэтым годзе школа не прапала на працягу ўсяго года.

Для партыйнага актыва было арганізавана тэмаў 5 гурткоў па ленызму, але і яны разваліліся. У рэзультате каля 200 чал. партыйнага актыва да апошніх дзён ішоў не вучыліся.

У пачатку 1937 года з 20 членаў партыі ў горадзе быў арганізаваны гурток на вывучэнне асобных прап Карла Маркса. Камуністы правалі вядка мадаўне да

ішчы, але Бусеенка склаў акт, што 10 гектараў пшаніцы вымаклі і атрымады за гэта больш 1.000 рублёў дзяржаўнай страхоўкі паказу сабе ў кішню.

Дарэмна сціні раз прабаваў лепшы людзі калгаса сігналізаваць праз раённую газету «Рачынская праўда» аб школьнай дзейнасці Бусеенка. Газета была глухой да гэтых сігналаў.

Нарэшце, і пасля зняцця Бусеенкі з старшынёй калгаса і выключэння яго з партыі раённыя арганізацыі ніякіх мер не прымаюць па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў калгасе. Яго блізкія сябры з раённага кіраўніцтва ўзялі Бусеенка да сабе і пачалі яго дывертатарам мадаваць ў Рачыні.

А ў калгасе прыхвасні Бусеенка прадаўляюць яго лінію. Старшыня сельсавета Сталецкіна—чалавек палітычна зусім лепшыменны, знаходзіцца на павалу ў гэтых варожых прыхваснаў. Ім камандуе Карака Т. і яго брат — сакратар сельсавета Карака Е. Яны прапашчаюць адміністрацыю. У грамадзяніна Карака Кірылы яны зусім незаконна алабралі накоманае ім сена. Масавая работа ў сельсавете знаходзіцца ў загоне. Так, 8 жніўня быў сарван агучны сдох калгаснікаў на вывучэнне гісторыі партыі на стэнды СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня. На гэтым сдохе Карака Т. і Сталецкіна не далі магчымасці калгаснікам выступіць у отпорак і расказаць аб праўдзінным шкодніцтве ў калгасе Бусеенкам і яго прыхваснамі. Сдох быў закрыты, не гледзячы на глыбокае абурэнне калгаснікаў.

Пасля закрыцця калгаснага сдоху аграры пачалася пасялжэнне праціўнага сельсавета. Першым пытаннем была паставлена справаздача тав. Дрыгуна. Праціўнаму сельсавету быў выкарыстан для паклібаў на комсамол. Выключэннаму з комсамала за траіткім члену праціўнаму сельсавета настаўніку Вапшаўскаму таксама было дазволена чарпніць комсамол. На праціўнаму комсамольцам не калі слова, бо яны вельмі, што комсамольцы пачнуць расказваць аб варожай дзейнасці стаўленікаў Бусеенка—брыгадына другой брыгады Сіманенка, які з'явіў 8 коп сена і сголькі-ж укаў, аб выяўленым факце шкодніцтва на мадальбе і т. д.

Варожыя прыхвасні абаралі Бусеенка, калі ён з'явіўся ў Свенскім сельсавете, яны-ж яго абаронілі і караж. Усім паліўна старшынёй калгаса Карака Т. даў распараджэнне загадчыку МТФ вышлаліць за Бусеенка 40 літраў малада, а брыгадына паставіў калгасніка Шалынка Н. прызначы іму дроў за калгасныя прапалі.

Мы пытаемся калі-ж, нарэшце, Рачынскім райком КП(б)Б пазавожа калгасу ліквідаваць вынікі школьнай дзейнасці Бусеенка, ачыніць кіраўніцтва калгаса ад яго прыхваснаў і абшчочаць гэтага бандыта?

Настаўнік Р. БІЛЕНЦ, калгаснік П. КАРАКА.

Гатунковая прачыстка бульбы

Калгас «Чырвоны расвет» (Вагшаўскі раён) пасадіў у гэтым годзе 35 гектараў бульбы гатунку «Сілезка». Аднак сярэд гатунку пасеваў сустрэаюцца дашчыншых гатункаў.

Улічышы, што ад засмечанасці гатунковага насення звычайным калгас панясе

Нічога не робяць на ліквідацыі вынікаў шкодніцтва

Не мала нашкочў разніцо сельскай гаспадаркі і жываагарадчы і Лельчынінскім раёне вядомы праціст, які прабураўся на пасадку старшынёй райвыканкома. Асабліва, як зарад выяўляецца, ён зварачаў увагу на паліў конегалоўні. Але ў раёне вельмі мала чаго зрабілі на ліквідацыі вынікаў шкодніцтва, якое праводіў гэты вораг народу.

ШКОДНІЦТВА У ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДЗЕ

Кіраўнікі Вабруйскага райкома партыі ўважылі, што партыйная прапаганда ў раёне арганізавана падарна. У напярэжжэ гэтай уважынасці выконваецца абавязкі культпрапа т. Краўчанка можа паказаць нам безліч дашчыншых запісаў і звадкаў, у якіх асабліва выяўляецца лічба 100-працэнтнага ахочу партыйна ў вучобнай камуністаў. Тав. Краўчанка не без тавару заяўляе:

— Партыйная прапаганда ў нас праходзіць нармальна. Школы і гурткі працуюць без перабавы.

Ці аднаўляюць гэтыя словы сапраўднасці? Не, не аднаўляюць. Ворагі народу польскія шпіёны, школьнікі і дыверсанты, працэдныя ў апарат райкома і ўзначальваючы там такі адважны ўчастак работы, як партыйная прапаганда і агітацыя, рабілі тэ для таго, каб зрынаць работу партыйных школ і гурткоў і гэтым сямым перашкіджаць ішоўнаму ўзбраенню камуністаў.

Паказам гэта на раззе прыкладаў. У горадзе ішоў вучобная партыя паіжачага тэпу на вывучэнне гісторыі партыі. Пабар саўлачой у гэту школу прахазіў без уліку ветаў кожнага члена і каньдэлата партыі. Таму некаторыя слухачы, займаючыся ў школе больш трох год парад, а'вучыліся зараз палітычна неіснаменны. У гэтым годзе школа не прапала на працягу ўсяго года.

Для партыйнага актыва было арганізавана тэмаў 5 гурткоў па ленызму, але і яны разваліліся. У рэзультате каля 200 чал. партыйнага актыва да апошніх дзён ішоў не вучыліся.

У пачатку 1937 года з 20 членаў партыі ў горадзе быў арганізаваны гурток на вывучэнне асобных прап Карла Маркса. Камуністы правалі вядка мадаўне да

ішчы, але Бусеенка склаў акт, што 10 гектараў пшаніцы вымаклі і атрымады за гэта больш 1.000 рублёў дзяржаўнай страхоўкі паказу сабе ў кішню.

Дарэмна сціні раз прабаваў лепшы людзі калгаса сігналізаваць праз раённую газету «Рачынская праўда» аб школьнай дзейнасці Бусеенка. Газета была глухой да гэтых сігналаў.

Нарэшце, і пасля зняцця Бусеенкі з старшынёй калгаса і выключэння яго з партыі раённыя арганізацыі ніякіх мер не прымаюць па ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў калгасе. Яго блізкія сябры з раённага кіраўніцтва ўзялі Бусеенка да сабе і пачалі яго дывертатарам мадаваць ў Рачыні.

НАРАДА АБ РАЗГОРТВАННІ ПРАДКАСТРЫЧНІЦКАГА СПАБОРНІЦТВА

Учора ў рэдакцыі «Звязды» адбылася нарада кіраўнікоў мескіх прапрацтваў разам са станаўцамі па пытанню аб разгортванні прадакстрычнціцкага спаборніцтва.

Выступаючыя расказалі, што прапаноўва ініцыятару станаўскага руху БССР аб арганізацыі спаборніцтва па дастойнай сустрэчы XX гадавымі Вастрчынскіх рэвалюцыі сутрапа на прапрацтвах аднаўшнае адабраўне і гарадзе патрыманне. Кіраўнікі прапрацтваў і станаўцаў прывалі рад прыкладаў новага вытворчага энтузіязма.

З выступаючых дырэктароў прапрацтваў (Ліоўскі) — завод імя Варашылава, Бандарчык — завод «Большынік», Каганцаў — фабрыка імя Крупскай, Карпішаў — завод «Ударнік», Маішоў — сакратар парткома завода імя Кірава), выявілася амак зусім незадавальняючае становішча з кіраўніцтвам станаўскага руху.

Станаўцамі (Спінаваў, Пазарачоў — завод «Ударнік», Мачальская, Ваўчок, Руштыя — фабрыка імя Крупскай, П. Мельштэйн, Грыб — завод імя Кірава, Малеў, Сахарав — фабрыка «Вастрчынскі», Лютарман — фабрыка «Комунарка», Запольскі — завод «Большынік») па канкрэтных прыкладах расказалі аб тормазах у іх рабоце.

Яны ўспаміны рад важнейшых пытанняў, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння.

Партыйны і прафсаюны арганізацыі зусім адхіліліся ад станаўскага руху.

не цікавяцца ім. Некаторыя дырэктары (Шуанаў — фабрыка «Комунарка») не прыслухоўваюцца да галасу станаўцаў і на іх скаргі не рэагуюць.

На раззе прапрацтваў (фабрыка імя Крупскай, «Комунарка», «Вастрчынскі») станаўцамі прастайваюць палымі зменамі з-за троннай арганізацыі працы і адсутнасці ўскай увагі да гэтай справы з боку інжынера-тэхнічных работнікаў.

Амаль на ўсёх прапрацтвах зусім знікнуты ўчот выпрацоўкі станаўцаў, што безумоўна адабраўна на хоце сацыялістычнага спаборніцтва і далейшым напшчэнні прадукцыйнасці працы.

За апошні час на вытворчасці выраслі новыя станаўцамі, якія паказваюць выдатныя ўзоры працы, але іх не прымачаюць. Вельмі на прапрацтвах многа рабочых, якія жадаюць стаць станаўцамі, але-ж майстры, начальнікі праху і не памагаюць у авалоданні станаўскамі метадамі работы.

Станаўцамі таксама авбываюццавыдні трэсты і наркаматы ў адсутнасці з іх боку ўскай увагі да станаўскага руху. Некаторыя кіраўнікі наркаматаў не бываюць на прапрацтвах і школы не размаўляюць са станаўцамі.

На нарадзе, станаўцамі — Запольскі, Ваўчок, Мачальская і ішч. — узялі канкрэтыя авалоданствы на дастойнай сустрэчы XX гадавымі Вастрчынскіх.

Надрабязнае справаздача аб нарадзе будзе дадзена ў чарговым нумары «Звязды».

ПАРТЫЗАНСКАЯ ПЕСНЯ

(3 драмы «У пушчах Палесся» па апавесці «Дрыгва»)

Запывала: Хор: Эй, з-за лесу дай гэз гор Пахэй стануць верасы Нанаска магілай. Бузем, бузем глянц паноў, Біш, як чортавы сьнеў!

Хор: Зашумі ты, дэмы бор. Пашча векава! Пойзем, пойзем ваяваць, Долю, волю адабываць!

Запывала: Хор: Расступішся, лясі, Перад пашай сілай.

НАПЯРЭДАДНІ ЗНАМЯНАЛЬНАЙ ГАДАВІНЫ

У мінулым годзе П-скаму казакму корпусу было прысвоена імя вядлага стражы суветнай прадатскай рэвалюцыі, арганізатара перамог Чырвонай Арміі, правадзіра паролу таварыша Сталіна.

Высокі гонар, аказаны корпусу авабавыў быць першым ў ралэх Чырвонай арміі. З горадска і раласіо ўзялі на сабе готу заводу конікі.

Найблжачае дзень гадавіны з дня прысваення імя Сталіна корпусу. Готы знамянальны дзень казкі сустрэаюць пашчэма на фронце баявой вучобы. Казакі не спраса запусіць наркома абароны маршала Советскага Саюза тав. Варашылава, што яны будуць «...высока з гонарам і горадска насіць імя таварыша Сталіна. Гота ішч бузем нас нагучылі у намах паходах, у пашай баявой вучобе. З ішч мы бузем з сталінскай зоркасцю і пільнацю, з сталінскай настойнасцю з кожным днём прапавяць усё лепш і лепш».

СУСТРЭЧНЫЯ ПЕРАВОЗКІ

Віцебскі тэст будучыніх матэрыялаў па-шкодніцтву плануе размеркаванне матэрыялаў, выпускаемых яго заводамі. На жывень, напрыклад, тэст запланаваны вывезці з палачніх палачнін заводу 1.170.000 палачні у Ленінградскую вобласць. У той-жа час для аб'ектаў будучыні ў Палачні ён запланаваны прывезці палачні з віцебскіх заводаў (900.000 штук).

Такое плавананне размыччэння палачні з вышнўай за дзяржаўныя сроды. Гэтым банкетам, параднай шуміхай, пустазвонствам ворагі прыкрываюць сваю шкодніцкую дзейнасць. У парадку прывезці пшеч вывезліся, што з 39 прапагандастаў, скончаных курсам, толькі 11 з вядкай нацыйкай могуць кіраваць гурткамі.

Выконваючы авабавыкі культпрапа тав. Краўчанка некалькі гады затрунаўся дашчыншымі, колькі ў раёне ўсё прапагандастаў. Спачатку ён назаў лічбу 111, потым 88. Але ўсё гэта не адпавядала сапраўднасці. Тав. Краўчанка расказаў перад сабой спіс і старанна пачаў паліўчаць на пшчотах. Аднак, і гэта праца была дарэмнай.

Такім чынам, у райкоме і зараз не ведаюць каму заручана справа партыйнай прапаганцы. І не вышкочва, што сярды прапагандастаў даказалася пшчота пшчотаў, траіткістаў-бухалашчынаў і ішчых ворагаў народу. Нярэдка аб іх варожай дзейнасці райкому сігналізаваў камуністы. Аднак, гэтыя сігналы заўсёды прахазілі міма ўвагі райкома.

Вучоба прапагандастаў па сутнасці савана. Семінар існаваў толькі для формы. Выкладчыцкі семінары прапагандастаў былі падабраны выключна з ворагаў народу. На паштату вучобнага года прапагандасты аслаўдалі толькі хавэ лекцыі на першай тэме гісторыі партыі. Такай практыка апагнвала ўвагу прапагандастаў ах асноўнай задачы—глыбокага вывучэння і авалодання вельмі большавізма.

Ці ведаў аб гэтым сакратар райкома т. Халкевіч, які на працягу некалькіх год прапавяў разам з арузаўшымі ў райкоме ворагамі. Безумоўна, ведаў, але мер не прымаў. А таму ён павінен аказваць перат партыйнай арганізацыі за станаўшча партыйнай прапаганцы ў раёне.

М. АСТАПЕНКА.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

Аб ходзе сяўбы азімых, абмалоту каласавых, расшчылу і падняццю ільну, мжккалгаснага абмену, падняццю зябліва, сенакосы 2 укосы на 31 жніўня 1937 г. (у проц.)

РАЁНЫ І АКРУГІ	Пашчылу каласавых								
ЛЕПЕЛЬСКАЯ АКРУГА	36	41	90	11	56	—	3	13	—
У тым ільну:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Багомельскі	47	30	84	1	—	—	11	1	—
2. Лельчынінскі	46	50	91	15	48	—	1	5	—
3. Ушацкі	25	45	85	6	58	1	1	30	—
4. Чашніцкі	27	30	98	8	77	—	1	16	—
МАЗЫРСКАЯ АКРУГА	41	40	97	5	—	—	15	14	9
У тым ільну:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Дамалавіцкі	83	42	90	2	—	—	—	15	24
6. Ельскі	29	35	92	6	—	—	—	8	8
7. Жыгавіцкі	45	46	100	—	—	—	—	41	2
8. Камятэвіцкі	34	33	100	13	—	—	—	21	16
9. Лельчынінскі	45	34	98	6	—	—	—	44	8
10. Мазырска-Ільскі	49	41	99	3	—	—	—	15	3
11. Нарваўскі	56	52	100	8	—	—	—	9	6
12. Петрыкаўскі	23	38	100	—	—	—	—	10	2
13. Турэўскі	38	41	100	10	—	—	—	23	4
ПОЛАЦКАЯ АКРУГА	49	42	54	1	41	15	2	8	—
У тым ільну:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Авер'янскі	50	47	61	2	132	—	—	1	16
15. Ветрыцкі	42	32	82	2	39	—	—	1	7
16. Дрыноўскі	60	42	61	1	60	8	1	14	—
17. Полацкі	33	39	55	2	23	67	5	6	—
18. Расонскі	53	54	62	—	—	—	—	2	1
СЛУЦКАЯ АКРУГА	29	30	83	2	24	4	21	10	—
У тым ільну:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Грэцкі	41	30	99	2	55	46	24	27	—
20. Копальскі	41	30	96	1	28	33	21	24	—
21. Любанскі	23	38	87	—	—	—	—	26	7
22. Слуцкі	17	27	63	—	—	—	—	7	

